

82

Іскры Ільїча

№ 10

ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА

№ 10

Двухтыднёвая часопісъ
для меньших дзяцей
ОРГАН ЦК ЛКСМБ
І НАРКАМАСЬВЕТЫ

1932

Год
выдання 4

НАША СЯЎБА

Музыка ЯФІМА ВА

у ГА - РО - ДЗЕ I у СА - ДЗЕ

ШМАТ НАС РА - БО - ТЫ ЗЛЕЙ - КАЙ, ГРА - БЛЯ -

МІ ПРА - ЦУ - ЕМ МЫ У - СЕ ЗАХ. - ВО - ТАЙ,

Разрыхляем, сеем, садзім, возім і капаем.

Праца корміць чалавека, ўсе мы гэта знаем.

Лейся, лейся, наша песня маладая!

Дружна мы ўсе працуем, весела гуляем.

Адрес рэдакцыі і канторы: МЕНСК, КАМСАМОЛЬСКАЯ, 25

Гадуйце

трусоў!

Трус—самая пладавітая і карысная жывёла. Ад 2—3 самак за год можна мець ня меней 150 кг добра га мяса.

Разьвіцьцё трусоў на многа адразу-ж у найкарацейшы час павялічыць нашы мясныя запасы. Разводзіць і гадаваць трусоў можна ня толькі ў вялікіх гаспадарках. Кожная сталоўка, кожная школа, атрад, лагер могуць гадаваць трусоў.

За 1932—33 гг. Савецкая Беларусь павінна даць 2000 тон трусінага мяса для рабочага забесьпячэння і паўтара мільёна скурак для нашай прамысловасці.

Гэтае заданьне мы павінны выканаць.

Што дае кожны трус?

Выгадаваны трус дае каля 8 фунтаў добра га мяса, Трусінае мяса вельмі карыснае: яно спажыўнейшае за мяса іншых жывёл.

З вырабленых трусінных скурак шыюць прыгожыя футры. Трусіны пух ідзе на выраб вязаных рэчаў, а з шэрсы і робяць добрае дарагое сукно.

Трусы вельмі пладавітыя. Самка можа даць 3, а то і 4 прыплоды за год, ад 5 да 10 штук кожны.

Як карміць трусоў?

Трус—жывёла ня вельмі пераборлівая. Ён добра сесьць усё тое, чым кормяць і іншых хатніх жывёл.

Карміць трусоў трэба ў вызначаны час, тры разы на дзень летам і два—зімою. Кармы трэба даваць розныя, упярэмешку—адзін, потым другі і г. д.

У клетках і кармушках павінна быць чыста, бо трусы могуць захварэць. Корму з аднае кармушки ў другую перакідаць няможна.


Што ядуць трусы?

Сена. Перад дачай, трэба ператрэсці, каб ня было пылу.


Сэрадэлю, адуванчыкі, канюшыну (белую і чырвоную). Гэтыя расьліны вельмі карысныя для трусіц.

Бульбу і бульбяныя лупіны. Даецца гэта ў гатаўным выглядзе.

Моркву. Даваць трэба толькі сырую.



БЭЛЬГІЙСКІ ЗАЯЦ. — Важыць гэты трус да $3\frac{1}{2}$ кггр. Жывот і ніжня частка хваста белыя, а сам трус увесь ярка-рыжы. Радзіма труса—Бэльгія.



ГАВАННА.—Гэты трусік важыць да 3 кггр. Афарбоўка шэрсці цёмна-рудога колеру. Радзіма труса—Галяндыя.



АНГЛІЙСКІ БАРАН.—Самы цікавы па выглядзу трус. Важыць ад 4 да 10 кггр. Вуши дасыаюць 66-ці сантымэтраў дэўжыні і да 20 сантымэтраў шырыні.

Капусту, авёс, гарох,
проса, боб і кукурузу.
Капуста даецца ў пакры-
шаным выглядзе, а боб,
гарох, кукуруза ў размоча-
ным (мачыць трэба 1 суткі).

Жмыхі і вотрубі. Трэба
даваць у запараным вы-
глядзе.

Карміць трусоў дзікаю
травою з садоў, лясоў, лу-
гоў, палёў трэба з асьця-
рогаю, бо ад такой травы
трусы могуць захварэць.
Усякі корм трэба добра
ачысьціць ад пяску.

Усе павінны гадаваць трусоў

Школам, у першую чаргу,
трэба па-сур'ёнаму ўзяцца
за гэту справу. Пры кож-
най школе павінен быць
трусятнік, з якога дзеци
і ўсе жадаючыя могуць
браць трусоў для разъвя-
дзеньня і гадоўлі.

Дзеци, настаўнікі, на вас
ускладаецца вялікая зада-
ча—змагацца за разъвя-
дзенне трусоў, змагацца
за тое, каб хутчэй выка-
наць пастановы партыі і
ўраду аб жывёлагадоўлі.



АНГЛІЙСКІ МАТЫЛЁК.—Адзін з прыгожых
трусоў па сваёй афарбоўцы. Называецца
"матыльком" таму, што мае прыгожую ка-
ляровую шэрсьць. Важыць ад 4 да 5 клгр.



НЯМЕЦКІ ВЯЛІКАН.—Колер труса белы, а на
ім чорныя плямы. Тулава кароткае, ногі
тонкія, вуши доўгія і шырокія. Важыць
да 5 клгр.



ГАЛЯНДЗКІ.—Трусік невялікага разьмеру
Важыць да $2\frac{1}{2}$ клгр. Шэрсьць чорнага ко-
леру з белымі вялікімі плямамі.



Мяса труса па спажыўнасці лепшае за мяса курыцы і сывінны. Калі мяса курыцы мае 31 процент спажыўнасці, а сывінны—25, дык трус дае 40 процентаў.

КОЛЬКІ ТРЭБА КОРМУ НА ДЗЕНЬ ДЛЯ ТРУСА СЯРЭДНЯЙ ПАРОДЫ

(Вага вызначана ў грамах).

Узрост у месяцах	Сена	Бульба	Авёс	Ячменная мука	Усяго за дзень
Ад 1 да $1\frac{1}{2}$ месяца	10	—	8	10	28
„ $1\frac{1}{2}$ „ 2 „	35	40	20	10	105
„ 2 „ 3 „	50	60	30	15	155
„ 3 „ 4 „	60	70	25	15	170
„ 4 „ 5 „	70	80	30	20	200
„ 5 „ 6 „	100	100	50	20	270
„ 6 „ 7 „	120	140	70	30	360
Самкам, якія кормяць 5 шт. трусянят, трэба даваць	170	140	110	80	500


Гэтыя кармы—галоўныя, іх можна замяніць і другімі.

Павялічваць корм для маладняка трэба паступова.

Гэта значыць, кожны дзень па граму ці па два дадаваць
да ўчарашній порцы.

Трусом буйнай пароды даецца на грамаў 5—10 больш,
як трусом сярэдній пароды.

У наступным нумары мы раскажам аб тым, якія пароды
трусоў лепш разводзіць і як зрабіць клетку для труса.



Гарод

Апавяданыне А. ДЫЛА

Малюнкі А. ТЫЧЫНЫ

1.

— Чырык-чырык, чырык-чырык, — радасна чырыкаюць верабейчики, купаючыся ў сагрэтым сонечнымі праменьнямі пяску.

— App, app,—шумна крычаць гракі. Адны папраўляюць свае старыя гнёзды, другія будуюць новыя.

Гудзіць паветра ад птушынага гоману.

А на дрэўцах ужо зъявіліся першыя зялёныя лісточкі.

Кіпіць работа і ў дзіцячым садзе.

Даўно, даўно, калі яшчэ сьнег пакрываў зямлю, дзеці ўжо рыхтаваліся да пасеўнай кампаніі. Зьбіралі попел для калгасу і для свайго гароду, чысьцілі насеніне, ладзілі рыдлёўкі інасілкі.

І вось сёньня першы дзень, калі дзецы вышлі на работу ў свой гарод.

Падзяліліся ўсе на брыгады. Адны капалі зямлю рыдлёукамі, а другія разьбівалі яе грабелькамі, каб зямля была пухкая і мяккая і каб лёгка і добра ўышло насеньне.

— Цёця Надзя,—пытаецца маленькі Лёдзік,—а калі-ж мы будзем садзіць?

— Ці бач, які спрытны, спачатку трэба градкі парабіць, а потым садзіць. Калі сёняня справімся, дык заўтра пачнем садзіць.

— Заўтра, заўтра,—радуецца Лёдзік,—я буду садзіць агуркі, а калі вырастуць, дык буду іх капаць.

— Капаць? агуркі?—зас্মяялася Майя,—ха-ха-ха! Які ты съмешны! Хіба-ж агуркі капаюць?

— А як-жа?—зьдзівіўся хлопчык.

— Агуркі растуць зьверху, капаць іх ня трэба.

Пачысьцілі дзеци насеньне і намачылі, каб лепш было садзіць і каб хутчэй парасткі пусьціла.

2.

А на другі дзень садзілі. Праткнуць пальцам ямачку ў зямлі, паложаць туды зярнітка і прысыплюць зямлёй.

І чаго толькі дзеци не пасадзілі, здаецца нічога не забылі. Перш за ўсё садзілі салату, цыбулю, потым рэпку, радзіску, моркву, бурачкі, бручку і гарбузы.

— Капусту забыліся пасеяць, капусту і бульбу!—непакоіцца Лёдзік.

А Майя гневаеца:

— Ды ія сеюць капусту, а расадаю саджаюць, а бульбу трэба цэлаю, альбо палавінкамі ў зямлю саджаць, aby толькі вочкі цэлыя былі.

На аднэй градцы^т дзеци пасадзілі толькі цыбулю. Усю градку цыбулькамі ўтыкалі. Вяршкі з доўгімі хвосьцікамі зразалі, а карэнчыкамі ў зямлю садзілі.

Агуркі і капусту садзілі, калі ўжо зусім цёпла стала.

Пасадзілі, дык паліваць трэба, а леек у садзе толькі трыв. Як быць? Палівалі па чарзе.

3.

Кожную раніцу бегалі дзеци на гарод паглядзець—можа што ўжо вырасла, але на градках было пуста.

— Цёця Надзя, цёця Надзя, не расьце нічога на нашых градках,—скардзіліся дзеци,—мабыць, нічога і ня вырасьце.

— Вырасьце, дзеткі, вырасьце, пачакайце!

Увечары пайшоў дожджык, цёпленькі, дробны—кап, кап, кап...

А раніцю на градках зьявілася першая зеляніна.

— Вырасла ўжо, вырасла!—радасна крычалі дзеци.

— Вось рэпка,—што я садзіў!

— Вось моркаўка!

— А гэта мой гарбузік!

— А салаты, салаты колькі!

— А гэта што такое?—запытала цёця Надзя і пачягнула нешта за сухі хвосьцік.

— Нехта цыбулю пасадзіў дагары нагамі.

— Ні я, ні я!—адмаўляліся дзеци.


— Гэта Лёдзік!

— Гэта Зоя.

Так і не даведаліся, хто пасадзіў.

Расьце салата, расьце цыбулька, растуць агуркі, усё

расьце, зелянэе, а вакол
пустазельле лезе ўсё вышэй і вышэй.



— Трэба папалоць нашы градкі, а то пустазельле ўсё паглушкиць, яно закрывае гарод ад сонца ды і сок з зямлі выsmоктвае.

Добра даглядалі дзеткі ўлетку свой гарод, палолі і палівалі.

Раней за ўсё вырасла салата, цыбуля і радыска. Зялёныя лісточкі салаты, доўгія пёркі цыбулі і чырвоная прыгожая кругленькая радыска.

— А які ў нас сёньня смачны абед у садзе быў,— хваліліся дзеци бацьком,— і салата, і цыбуля, і радыска і са съмтанай. Вось мы наеліся. Мы гэта ўсё самі садзілі.

4.

Хутка праляцела лета, пачало халаднець, з крыкам ляталі птушкі, зьбіраючыся ў цёплыя краі.

— Чырык, чырык,—чырыкаюць верабейчыкі, нібы гавораць: „а мы тут застанемся на зіму“.

— Трэба ўжо нам выбіраць гародніну, — сказала аднойчы цёця Надзяя.

— Выбіраць, выбіраць пойдзем! — радаваліся дзеци, рыхтуючы зноў наслікі, рыдлёўкі і скрынкі для гародніны.—На ўсю зімку нам хопіць гародніны.

Вырасла ўсё вялікае ды прыгожае: цёмна чырвоная буракі, кругленькая рэпка, жоўценькая бручка, смачная морква, а капуста-капуста—качаны такія вялікія, большыя аж за самы вялікі мячык у садзе.

— Пасолім на зімку, пасолім! — радаваўся Лёдзік,
выбіраючы агуркі. Ён цяпер добра ведаў, як яны растуць.
Сабралі дзеткі гародніну і паскладалі ў склеп на зіму,
агуркі засалілі ў бочцы.

— На другі год пасадзім яшчэ болей, так як у
сапраўдным калгасе, — казалі дзеткі і весела съпявалі
песенку:

Восень залатая, ты нам прынясла

Поўныя гароды ўсякага добра:

Моркаўкі, цыбулькі, бручкі, бурачкоў,

Бульбы і капусты, рэдзькі, гарбузоў.

Ўсё гэта мы зложым,—будзе на зіму.

Хто працуе—зімка ня страшна таму.



НАШ ГАРОД

ВЕРШ Т. КЛЯШТОРНАГА

Міргае далеч за вакном
Сваім блакітным небакраем.
Гарод узораны даўно,
Абсемяньнення ён чакае.

Учора лекцыі былі
І кожны слухаў з захапленьнем,
Якая трэба для зямлі
І апрацоўка і насеніне.

Зямля ня любіць, каб дарма
Сваім багацьцем ганарыща;
Дагледзь зямлю, тады яна,
На ураджай не паскупіцца.

Яшчэ настаўнік гаварыў,
Як можа вусень нам пашкодзіць...
А сёньня цэлы калектыв
Працуе дружна на гародзе.

Наш калектыв рабоце рад:
Няма прагульшчыкаў нізваньня.
Разьбіты ўсе на пяць брыгад
І кожнай дадзена заданьне.

Брыгада „trys“ пад буракі
Зямлю старэнна гноем дорыць,
„Пяцёрка“ садзіць агуркі,
А „двойка“ садзіць памідоры.

Крычым „пяцёрцы“:
— Больш вады!
Тут без паліўкі мала толку...
І на спаборніцтва тады
„Пяцёрка“ выклікала „двойку“.

Бы́ло прыемна для саміх,
Калі, хлапцам усім на дзіва,
„Пяцёрка“ з „двойкай“ лепш за ўсіх
І палілі і пасадзілі.

Багаты будзе ураджай,
Як прыдзе восень залатая...
Хай ня скупіцца толькі май,
Хай сонцам шчыра палівае.

А мы дагледзім свой гарод:
Ён будзе лепшы ўсіх гародаў...
І будзе нам на круглы год
У школе сънеданьне заўсёды.



БРЫГАДА ІГНАСЯ ТАНКОВІЧА

АЛ. ПАЛЬЧЭУСКІ
УРЫВАК З ТВОРУ
„ЗЯМЛЯ ЧАКАЕ“

Летась у калгасе „Колас“ Ігнасія Танковіча вызначылі брыгадзірам. Вялікую адказнасць ускладі на яго. Ігнасі спакойна прыняў даручаную пасаду і шчыра ўзяўся за работу.

Другі год добрасумленна выконвае Ігнасі свае абавязкі. Ён уважліва прыгмідаецца да працы, з кожным днём стараецца палепшыць работу брыгады, пазбавіцца недахопаў. Зробяць Ігнасю заўвагу калгасынікі—выслушаете спакойна, абмяркуе, выправіць калі што нядобра.


Найбольш Ігнасі вырашае справы ўсёй брыгадаю. Ён кажа, што тады лягчэй яны вырашаюцца і лягчэй выконваюцца, калі ўсе гуртам абмяркоўваюць.

Сённяня Ігнасі склікаў вытворчую нараду свае брыгады. Ідзе вясна і Ігнасі стараецца сустрэць як сълед. На нарадзе Ігнасі гаварыў аб пляне работы:

— Нам далі пэўны вучастак зямлі. Кожная гадзіна, кожны дзень нашага часу строга ўлічаны праўленнем. Гэта летась брыгада ня ведала свае работы, а сёлета ўсё дакладна ўлічана для кожнае брыгады, для кожнага калгасыніка. Я думаю—не пазней як праз тыдзень мы выйдзем на поле. Трэба ведаць адно: спознішся з сяюбою дзень, другі, а яна адплаціць за гэта пудамі недароду.

— Правільна!

— Верна!—пачуліся галасы.



БРЫГАДА ВЫШЛА Ў ПОЛЕ. КЛАЛІСЯ „ПЕРШЫЯ
БАРОЗНЫ“ ВЕСНАВОГА ВОРЫВА.

— І сяголета давайце адразу ўмову на сацыялістычнае спаборніцтва заключым з брыгадаю Тодара Каноніка,—падаў думку Ціт Агейчык.

— Слушна гаворыш,—перапыніў Ціта Андрэй.

— А то летась аж у час уборкі заключаць умову ўзяліся,—працягваў Ціт.

— Дык што ты раўнуеш сяголетнія брыгады да леташніх. Гляджу я цяпер на ўсіх вас і сэрца радуеца. Кожны сам ахотна прышоў у маю брыгаду і я ўпэўнены,—ён заўтра і на работу пойдзе ахвотна.

Летась у калгасе „Колос“ брыгады складаліся няправільна. Падзялілі ўвесь калгас на вучасткі: ад Піліпавых да Тодараўых, ад Тодаравых да Ігнатавых, а там—далей, і замацавалі па 10—12 двароў за брыгадаю.

Далося ў знакі леташніяе брыгадзірства Ігнасю. Прыдзе гаварыць Цімоху на работу ісьці, а той падумае хвіліну ды кажа:

— Не выпадае мне сёньня, ведаеш, плот гарадзіць думаю. Я хлопца вышлю на сваё месца.

— Што твой хлопец за дапамога? Ён з параю коняй ня справіцца. Сам едзь, у нас работа зрывецца,—просіць Ігнас.

Пачухае патыліцу Цімох, паглядзіць яшчэ раз у твар Ігнасю. ды сваё цвердзіць:

— Як хочаш, па-мойму, Пятрук справіцца з работай. Дармо гэта кажаш, што яму чатырнаццаты год. Сярод гурту не працадзе. А цяжка будзе, дык лягчэйшую работу дасі.

Ігнась ішоў ад Цімоха да другіх калгасьнікаў.

— Ну што гэта за работа!—абурана гаварылі тыя.—Адзін дае сталага работніка, а другі абы адчапіцца. А ўвосень будуць ураджай дзяліць пароўну на кожны двор.

* * *

Сёлета пры складаныні брыгад Ігнась гаварыў:

— Гэта не бяда, калі калгасьнік з мае брыгады будзе-

жыць трохі воддаль ад мяне. Мне мала калі прыдзеца хадзіць за ім, бо сваю работу ён наперад будзе ведаць. Мне дайце адно-сталага работніка, каб можна было плуг, каня яму даверыць. Я хачу, каб брыгада моцнаю была, каб яна адказвала за сваю работу.

І зусім другое сёлета вышла ў „Коласе“ з рабочаю сілаю. Загадзя падлічылі, колькі трэба мужчын, жанчын, падлеткаў на кожны вучастак работы, разьмеркавалі іх па брыгадах, далі пэўнае заданьне кожнаму калгасьніку і, на-рэшце, 11 чалавек знайшлося лішніх. Іх пастанавілі паслаць у адходнікі.

— От што значыць правільна рабочую сілу расставіць,—зазначае Ціт. Летась не хапала, а сёлета лішкі ёсьць. І зямлі больш засяём.

— І брыгады падабраны сталыя,—цешицыца Ігнась.

Ва ўсіх брыгадах ёсьць і пажылыя калгасьнікі, што добра ведаюць гаспадарку, і моладзь з імі прывучацца будзе да работы.

* * *

Першы дзень на шырокое поле прыехаў Ігнась Танковіч са сваёй брыгадай. Цяплынёю дыхае зямля ў твар аратых. Радасцю вясны съвецяцца іх вочы. Пойдущь аратыя зноў вярнуць шырокія скібы палеткаў, ступаць босымі нагамі па мягкай ральлі, слухаць пераліўныя песні жаваранка. І лёгкаю будзе ў гурце работа, бо калектыву людзей стварае весялосць, бадзёрасць. Ніякія труднасці ня страшны тым, хто працуе ў калектыве.

Ігнась расстаўляе ўсю брыгаду аратых і аглядае яшчэ раз спраўнасць вупражы, плугоў. Ён правярае разам з калгасьнікамі кожную рэч. Глядзіць, ці ня муляе каню хамут, ці ня цесны падбрушнік і голасна зазначае: „каня трэба шанаваць. Конь любіць дogleяд“.

Кончыўши правяраць, Ігнась яшчэ раз напамінае ўсім:

— Ведаеце, мужчыны, за маємасць адказваеце вы.

— Гэта мы ведаем. Мы-ж расьпісаліся ў сьпісах.

Праз хвіліну рушылі, адна за другою, 12 пар коняй па калгасных загонах. Клаліся першыя барозны веснавога ворыва. А як адышліся на гоняй двое ад дарогі, спыніў Ігнась свайго каня, прайшоў уздоўж аратых да апошняга, паглядзеў, ці добра кладуцца барозны і заўважыў Мікалаю:

— У нашай умове з брыгадай Каноніка ёсьць пункт: араць бяз узрэхаў. А ты пакідаеш іх. Нядобра гэта—на ўсю брыгаду пляма.

— Калі ж коні памчаліся, а назад нельга было вярнуцца,—вінаватым голасам апраўдваецца Хлус.

— Трэба разъбіцца на меншыя групкі,—прапануе Андрэй,—лепей араць будзе.

— Мы гэта зробім, як вернёмся назад к дарозе,—адказвае брыгадзір, ідуучы да свайго каня.

Зноў крануліся коні, зноў скібы вільготнае зямлі кладуцца адна на другую роўнымі радамі. Глядзіць Антось, самы задні араты, на першыя барозны і думае: „Ог што значыць працеваць брыгадаю, калектывам. Першую барозну аром, а які шырокі загон выходзіць адразу”.

... Увечары Ігнась абмераў завораную зямлю, падзяліў яе на 12 частак і запісаў кожнаму ў кніжку па 1 працадні і 5 сотак.

— У мяне парадак будзе. Я буду кожны дзень запісваць выпрацаваную норму, тады ня будзе крыўды на запіс, як было летась у некаторых брыгадах.

— Сягоныя колькі выпрацавалі, што і позна прышлі, а заўтра больш выпрацуем, бо раней выйдзем на работу. Мы шмат патрацілі часу сёньня на збор,—гаворыць Піліп.

Назаўтра ледзь сонца вышла з-за лесу, Танковічава брыгада раней Канонікавай і Чыкуновай была ўжо на работе.

Па свежай ральлі Піліп з сявалкі сеяў ячмень. Роўнымі радкамі сыпаліся залацістыя зярніты на вільготную зямлю, а Міхаська бараваў. Ен засыпаў зарніты зямлёю, засыпаў, каб яны добра ўзышли, каб аплацілі работу.

ЯК АДПАЧЫВАЎ
У. І. Л Е Н І Н

ГАРАДКІ

З УСПАМІНАУ



Ленін вельмі любіў дрэвы, птушак, любіў прыроду наогул. Захапляўся Ўладзімер Ільліч паляваньнем.

Часта, пры выпадку, любіў Ільліч гуляць, напрыклад, у гарадкі.

У нас у Горках былі ў модзе гарадкі. Уздоўж алейкі, каля дому адпачынку, мы жаладзілі пляцоўку для гарадкоў.

Аднаго разу народу наехала больш, чым калі. Пачалася гульня ў гарадкі. Усе вельмі захапіліся гульнёй. Пыл стаяў слупам, крыкі, там зьвінелі ў паветры.

Раптам адчыняюцца дзъверы ўваходу і зьяўляюцца Ўладзімер Ільліч, Надзея Канстантынаўна, Мар'я Ільлінічна.

Ленін адразу захапляеца агульным шумам і гамам, і тут-жа бярэцца за палку.

Як толькі Ільліч пачаў гуляць, крыкі троху съцішыліся.

Але Ленін адразу так захапіўся гульней і пачаў так біць, што ўсіх, як кажуць, заткнуў за пояс. І тут-жа, жартуючы, пачаў з усіх съмяяцца:

— Як-жа вы гуляеце, я вось толькі што пачаў і ўсіх абгуляў.

Жарты і вясёлы съмех Леніна так усіх захапілі, што неўзабаве пляцоўка зноў ажывілася, як і раней.

Мы ўсе былі з Леніным на „вы“. Але ў час гульні, неўзаметку для сябе, перайшлі на „ты“, пачалі і з яго жартаваць, съмяяцца, крычалі, калі ён пачынаў біць, і перашкаджалі яму біць.

З таго часу тав. Ленін траха што заўсёды гуляў разам з намі.

(„Пионерская Правда“).

МЫ ПАВІННЫ ДОБРА ВУЧЫЦЦА

Канчаецца навучальны год. Праз які час будуць падводзіцца вынікі нашай вучобы—як мы змагаліся за выкананьне пастановы ЦК партыі ў гэтым годзе.

Наша задача—усім з посьпехам скончыць навучальны год.

МЫ ДОБРА ВУЧЫМСЯ

Мы ведаем, что асноўная наша задача — добра вучыцца.

Як мы вучымся?

У нас было многа акциябрат, якія адставалі ў вучобе. Мы арганізavalі гурткі для адстаючых.

Апрача гэтага, слабейшых акциябрат прымацавалі да тых, хто лепш вучыцца.

На акциябрацкіх зборах нам рассказвалі пра тое, як вучыўся тав. Ленін. Мы ўсе далі абяцаньне вучыцца так, як вучыўся Ленін, каб стаць сапраўднымі ленінцамі.

Былі ў нас і свавольнікі, якія перашкаджалі займацца другім. Настанкі і важатыя правялі гутаркі аб съядомай дысцыпліне. Пасыля гэтага ўсе групы заключылі між сабою сацыялістычны дагавор на лепшую дысцыпліну.

Так мы вучымся і змагаемся за выкананьне пастановы ЦК партыі аб школе.

АКЦЯБРАТЫ БАЗЫ
„ЧЫРВОНЫ ХАРЧАВІК“

г. Бабруйск

А ЯК ВУЧЫЦЕСЯ ВЫ?

У № 5 часопісі „Іскры Ільліча“ мы надрукавалі аб тым, як вучыцца СТАНІСЛАЎ БУРА-БУРЫМСКІ. Паказалі яго сшытак—як ён піша. У сшытку было многа памылак, плямаў.

Вучань той-жа группы ГЕНЯ ВАНЬКОВІЧ піша лепш за Станіслава. Ён узяўся дапамагаць свайму таварышу.

Зараз Станіслаў, як бачыце, піша ўжо куды чысьцей і лепш.

Станіслаў зараз стараецца добра вучыцца. Яму дапамагаюць у гэтым таварышы па групе.

А як вучыцеся вы?

Хто ў вашай школе кепска вучыцца?

Ці дапамагаеце вы вучыцца тым, хто адстае ад свае групы?

Пішу і памочнікі чалавек
Самі і дарогі і бізкі гала-
веку-памочнік — гэта испак
Кіды-б не нашу селянину
ізвесму на работу, усюды
за ім падзілу шпак.

Гэтак піша зараз С. Бура-Бурымскі, вучань
2-й группы 25 менскай школы

Дзьве ШКОЛЫ

ІНСЦЭНІРОЎКА Ў 2-Х ДЗЕЯХ

Д З Е Я 1-я

Зислона закрыта. Адзін выходзіць і гаворыць да гледачоў

Дзеци! На Захадзе крызіс і голад.

Бяз хлеба дні, без начлегу ночы.

А зараз мы ўбачым нямецкую школу,

Дзе вучацца дзеци рабочых.

Заслона адкрываецца. На сцэне парты, каля іх і за партамі вучні. Заняткі яшчэ не пачаліся

1-шы. Чаму няма Ганса ў школе?

2-гі. Чаму няма Карла ў школе?

3-ці. Чаму няма Фрыца ў школе?

4-ты. Аб гэтым даведацца трэба.

5-ты. А таму, што Ганс наш хворы.

6-ты. А таму, што Карл наш хворы.

7-ы. А многія ня маюць ні кавалачка хлеба.

3-ці. У мяне брат вось таксама хварэе.

На лекі грошай мы не дасталі.

4-ты. А ўчора мой бацька ня прышоў да хаты,

Яго паліцэйскія арыштавалі.

Ён далучыўся да забастоўкі,

І друкаваў да рабочых лістоўкі...

Званок. Дзеци кідаюцца на свае месцы. Уваходзіць настаўнік.

Настаўнік

Што за шум і непарадкі?

Чулі вы званок?

Пачынаюцца заняткі!

Хто адкажа мне ўрок?

Усе маўчаць, апусьціўшы галовы. Адзін, добра адзеты, устае,
працягвае сыштак і кажа:

Я адзін з усіх задачы рашиў,

Я для гэтай работы ўсе кніжкі купіў.

1-шы. Каб кніжкі купіць,

Трэба гроши здабыць.

7-мы. Буржуі раскошна жывуць у палацах,

5-ты. А нашы бацькі ня маюць ні хлеба, ні працы.

Настаўнік

Што? Вучыць мяне будзеце!

Вашы бацькі—гультаі, а ня людзі.

Біць іх і гэтага мала.

Звяртаеца да дзяўчынкі, якая прыгнулася да парты.

Эльза! Заснула?

Эльза

Я згаладала...

Чацьвёра дзяцей у мамы маёй.

Усе малыя яны.

І кожнаму праз чатыры дні

Даводзіцца есьці хлебны паёк...



Настаўнік

(гладзячы жывот)

Бярэце вы прыклад з настаўніка ўсе:
Перш чым пайсьці мне ў школу,
Я сям бутэрбродаў з каваю зьеў,
Таму і вясёлы.

- 1-шы. А мне-бы хоць лустачку хлеба...
 2-гі. І мне-бы...
 3-ці І мне-бы...
 4-ты. І мне-бы...

(ЗАСЛОНА)

Д З Е Я 2-я

У савецкай школе. Рабочы пакой. Дзеци пішуць плякаты, лёзунгі, робяць насыценгазету. Адкрываецца заслона. Усе дзеци сціняваюць на матыў „Никто путь пройденного“

З работай мы знаёмыя,
І любім працеваць.
Жыцьцё мы будзем новае
Ўсе разам будаваць.

Усе скора становяцца ў круг і пачынаюць кідаць адзін другому мяч. Каму трапіць у рукі мяч, той выгаварвае сваё імя

- 1-шы. Вера. 3-ці. Маня.
 2-гі. Соня. 4-ты. Коля.

Усе разам

Вучымся ў савецкай школе.
5-ты. Кожнага спытаць паспробуй.
4-ты. Мы—ударнікі вучобы.
6 ты. Усе вучні—акцябраты,
7-мы. Усе працуць у брыгадах.

- 1-шы. Коля. 3-ці. Соня
 2-гі. Маня 4-ты. Вера.

Усе разам

Скора будзем піанэры,
Скончым школу—

Ну, а потым
На палёх
І на заводах
Знойдзем
Мы сабе работу.
Працавацьмем усе чыста.
1-шы. Коля будзе трактарыстам.
3-ці. Ну, а Вера?
4-ты. Інжынэрам.
5-ты. У нас вясна і радасцьць.
А за мяжой у школах
І ў рабочых хатах
Хваробы, холад, голад.

Усе стачовяцца кругам, съпяваша ѿ на мотыў „Віхры враждебныя“ і выходзяць, як толькі канчаецца песня.

Нашы таварышы—
Дзеци сусьвету—
Разам з бацькамі
І туць за Саветы.
У гэтым змаганьні
За волю, уладу

Ім дапаможам
І мы, акцябраты.
Блізіцца час,
Калі ўсюды на съвеце
Будуць шчасльвымі,
Вольнымі дзеци.



У КРАІНАХ РАБСТВА, ГОЛАДУ І ЖАБРАЦТВА

Ва ўсіх буржуазных краінах налічваецца звыш 40 мільёнаў беспрацоўных.

Тысячы рэвалюцыянэраў пакутуюць у турмах.

Беспрацоўныя і іх дзеці вымушаны жабраваць і паміраць з голаду.

Усё часьцей і часьцей адбываюцца такія выпадкі: бацькі прадаюць сваіх дзяцей у няволю, як тавар, бо ня маюць чым карміць іх.

Наш абавязак—дапамагаць галодным дзецям замежных краін, узмацняць сувязь з сваімі братамі, якія разам з бацькамі змагаюцца супроты буржуазіі, за пралетарскую рэвалюцыю.



ХЛЕБА! — просіаць галодныя дзеці ў сваёй беспрацоўнай маці.

СЪЦЕРАЖЫСЯ

Летні час мы павінны выкарыстаць як мага лепш для аздараўлення дзяцей. Фізкультурныя гульні могуць прынесці шмат карысці ў гэтай работе. З гэтай прычыны часопіс будзе друкаваць лепшыя летнія масавыя гульні ў кожным нумары. У наступным нумары мы друкуем дэльце гульні.

Спяшайцеся падпісацца на часопіс на ўсё лета!

Гульня гэта лёгкая і цікавая. Група дзяцей ад 6 да 12 чалавек можа правесці яе на школьнім дварэ ці на фізкультурнай пляцоўцы.

Задача гульні — фізкультурнае практиканье на спрытнасць.

Што патрэбна для гульні?

Каля 12 дзеравяных калодачак ці бутэлек. Расстаўляюцца калодачкі ў круг (глядзі малюнак) ад 30 да 70 сантымэтраў ад другой.

ЯК ГУЛЯЦЬ

1. Усе ўдзельнікі гульні становяцца ў шарэнгу адзін за другім, трymаючыся за бакі ці плечы свайго пярэдняга суседа.

2. Наперадзе становіцца вылучаны групаю павадыр, які кіруе гульнёю, а з боку — наглядчык. Пасьля кожнае гульні наглядчык зъменьваецца і сам прымае ўдзел у гульні.

3. Як толькі павадыр сьвісце ў сьвісток — уся шарэнга саступае з месца і ідзе ў ногу. Павадыр



Адзе наперад, заходзіць то ўлева, то ўправа і атрымліваеца жывая зъмейка (гл. малюнак).

4. Калі шарэнга прыме форму зъмейкі, дык павадыр павялічвае хаду, падбягае блізка да калодачак і стараецца выкрущіца паміж імі, не прапускаючы ніводнай.

5. Удзельнікі стараюца не адставаць. Трымаючыся адзін за аднаго, яны выкручваюца паміж калодачак.

6. Той, што паваліць калодачку, пакідае гульню.

7. Канчаецца гульня тады, калі ўдзельнікаў застанеца менш за палаўіну.

Тыя, што прайгралі, вітаюць сваіх пераможцаў словам „Няхай жыве фізкультура“.

Павадыр запісвае прозвішчы прайграўшых і ў канцы гульні вызначае лепшых спрытнейшых фізкультурнікаў.


Зьмест

Наша сяўба — песня. **Гадуйце трусоў** — артыкул. **Гарод** — запавяданьне А. Дыла. **Наш гарод**. — верш Т. Кляшторнага. **Брыгада Ігнасія Танковіча** — урывак з твору А. Пальчэўскага. **Гарадкі** — з успамінаў пра Леніна. **Мы пазінны добра вучыцца** — допісы. **Даўве школы** — інсцэніроўка ў 2-х дзеях. Гульні.

Мастацкае афармленыне нумару—мастака Ізмайлава.

Паглядзеце ўважліва на гэты малюнак.

Якія недарэчнасці вы тут знайдзяце?



980

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ

на 2-тыднёвую ілюстраваную
акцябрацкую часопісі

ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА

„Іскры Ільліча“ знаёмяць дзяцей у да-
ступнай ім форме з нашым сацыялістичным
будаўніцтвам і жыцьцём працоўных і іх
дзяцей у буржуазных краінах. Часопісъ
арганізуе дзяцей на пасільны ўдзел у сацы-
ялістичным будаўніцтве.

„Іскры Ільліча“ даюць у кожным нумары
запавяданні, нарысы, вершы, пеські, гульні
п'ескі, галаваломкі і іншыя матар'ялы.
Часопісъ друкуе для сваіх падпісчыкаў
дармовыя дадаткі.

Усе дзеці павінны чытаць сваю часопісъ

І С К Р Ы І Л Ь Л І Ч А

Съпяшайцеся падпісацца на
часопісъ на ўсё лета!

У М О В Ы П А Д П І С К І

На 3 месяцы	90 коп.
“ 6 “	1 р. 80 ”
“ 1 год	3 р. 60 ”

Падпісу здавайце на пошту і лістакосцам